

Абласны суд
не падтрымаў
“Вольны горад”

Стар. 2

Моего отца
ненавидели
гитлеровцы

Стар. 4-6


Забойцы не
знойдзеныя да
гэтага часу

Стар. 7



Выбар

Газэта Магілёўскай абласной кааліцыі дэмакратычных сілаў



“УзГорак” легалізавалі

Міністэрства юстыцыі зарэгістравала горацкую газету “Узгорак”. Пра гэта яе рэдактару Эдуарду Брокараву паведаміў супрацоўнік міністэрства.

“Узгорак” мае статус “агульнапалітычнай газеты”. Акрамя Горацкага раёну, ён будзе распаўсюджвацца ў суседніх Дрыбінскім і Мсціслаўскім.

“Я намагаўся зарэгістраваць газету ад 2002 году.

Аднак згодна з старым законам “Аб сродках масавай інфармацыі” трэба было ўзгадняць з мясцовай уладай юрыдычны адрес выдання. Горацкі райвыканкам усё

рабіў, каб “Узгорак” не меў юрыдычнага адресу. Цяпер такога патрабавання ў законе няма. Я стварыў прыватнае прадпрыемства, і выданне зарэгістравалі”, — кажа Эдуард Брокараў.

Цяпер уладальнік зарэгістраванай газеты зоймецца арганізацыйнымі пытаннямі. Першы нумар плануе выдаць праз месяц. Наклад пакуль будзе каля адной тысячы асобнікаў. Калі не будзе праблемаў з распаўсюдам, то, заяўляе спадар Брокараў, наклад павялічыцца да трох-пяці тысяч.

svaboda.org

«Бобруйскому курьеру» адказаў з Мінінфармацыі

Рэдакцыя недзяржаўнай рэгіянальнай газеты «Бобруйскі кур’ер» атрымала адказ на свой зварот у Адміністрацыю презідэнта. Ліст прыйшоў не ад Уладзіміра Макея, як чакалася, а з Мінінфармацыі — за подпісам першай намесніцы міністра Ліліі Ананіч.

Газета прасіла абараніць яе ад рэпрэсій з боку мясцовых уладаў.

У лісце на імя кіраўніка Адміністрацыі презідэнта «Бобруйскі кур’ер» скардзіўся

на юрыдычны ціск і рэпрэсіі з боку некаторых чыноўнікаў Бобруйскага гарвыканкама. Скарга была падмацаваная пералікам фактаў парушэнняў правоў рэдакцыі і журналістаў: перашкоды ў распаўсюдзе выдання, адмовы ў акрэдытациі і доступе да інфармацыі і інш.

Л. Ананіч у адказ толькі нагадала, што за апошнія гады (з 1992 па 2009 год) рэдакцыя «Бобруйскага кур’ера» было вынесена

шэсць пісьмовых папярэджанняў. Прычым, як сцвярджаецца ў лісце з Мінінфармацыі, «папярэджанні вынесены на законных падставах».

Між тым, праз месяц пасля звароту рэдакцыі ў Адміністрацыю презідэнта Бобруйскі вузел паштовай сувязі скасаваў дамову на рэалізацыю «Бобруйскага кур’ера» праз паштовыя аддзяленні раёна.



РАБОЧЫ СУПРАЦЬ “МАГІЛЁУЛАЎСАНБУДУ”

Кастрычніцкі суд Магілёва прыняў да разгляду скаргу працаўніка акцыянэрнага таварыства “Магілёўлаўсанбуд”, актывіста Свабоднага прафсаюзу Беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі ягонага прадпрыемства. Мікалай Расюк вінаваціць сваё начальства ў парушэнні працоўнага заканадаўства.

“Я хачу праз суд адмяніць загад аб маім пераводзе на другі аб’ект — з Магілёўскага на будоўлю кароўніка ў вёску Дужаўку, што ў Чавускім раёне. Гэты загад незаконны. Суду я буду даводзіць, што ссылкай у Чавускі раён начальства мне помсьціць за страйк, які адбыўся летась 28 лістапада і якім я і мае калегі дамагаліся выплаты заробкаў. Пра страйк я паведаміў у дзяржаўныя й недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Пасля гэтага начальства палічыла за лепшае зрабіць усё, каб я звольніўся, таму й перавяла мяне ў Дужаўку”, — паведаміў пасля сёняняшняга папярэдняга судовага паседжання Мікалай Расюк.

Паводле яго, судовы працэс пачненецца 11 траўня. У якасці сьведкаў у суд выкліканыя галоўны энэргетык “Магілёўлаўсанбуду”, а таксама прараб і энэргетык будаўнічай управы № 129, дзе электрыкам працуе Расюк. Бараніць інтарэсы будаўніка будучы юрысты Свабоднага прафсаюзу Беларускага.

Нагадай для амаль гадзіннага страйку сталася несвоечасовая выплата заробку. У акцыі пратэсту ўзялі ўдзел трывалыя будаўнікоў. Галоўны інжынер і намеснік генэральнага дырэктара будаўнічага трэсту “Лайсанбуд” здолелі пераканаць страйкоўцаў выйсці на працоўныя месцы ды паабязці выплаціць заробак. Па сканчэнні працоўнага дня заробленое будаўнікі атрымалі. Акрамя выплаты грошай, страйкоўцы патрабавалі павышэння заробкаў у паўтара разы.

Радыё Свабода (Магілёў)


Абласны суд не падтрымаў “Вольны горад”

Сёньня ў Магілёўскім абласным судзе адбыўся разгляд касацыйнай скаргі рэдактара незалежнай крычаўской газеты “Вольны горад” Сяргея Няроўнага і заснавальніка гэтага выдання Уладзімера Кудраўцева на пастанову Чавускага раённага суду ад 17 лютага.

Калегія па грамадзянскіх справах пад старшынствам намесніка старшыні Магілёўскага абласнога суду Святланы Стальмаховай з ўдзелам судэздаў Домніч і Маймусавай падтрымала рашэнне ніжэйстаячай інстанцыі аб нездавальненні зыску “Вольнага гораду” да дзяржаўнай газеты “Ленінскій клич” аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі.

Нагадаем, што нагодай для зыску паслужыла серыя фельетонаў, якія ад 2005 году да 2007 году амаль штосуботы друкаваліся ў газеты Крычаўскага гарвыканкаму “Ленінскій клич”. Пасквілі пачалі зьяўляцца ў адказ на жорсткую крытыку “Вольным горадам” працы рэдакцыі дзяржаўнага выдання. Паводле заяўнікаў, аўтары фельетонаў мэтанакіравана скажалі факты з дзеянасці апазіцыйных палітыкаў, каб ачарніць іх у вачах простых людзей. Судовая справа цягнулася больш за год. Было ўстаноўлена, што гумарэскі пісалі рэдактарка «Ленінскага клича» Тацяна Іўкіна, яе намеснік Уладзімер Далецкі, а таксама карэспандэнты газеты Аляксандар Гаўрыленка і Аляксей Іваноў. Нягледзячы на вынікі лінгвістычнай экспертызы, паводле якой надрукаваныя ў дзяржвыданні “творы” зьяўляюцца памфлетамі, пераходзячымі ў пасквілі, Чавускі раённы суд адмовіў заяўнікам Сяргею Няроўнаму і Уладзіміру Кудраўцеву ў задавальненні зыску на той падставе, што падабенства паміж персанажамі “гумарэск” і рэальнымі асобамі не ўстаноўлена.

Рэдактар недзяржаўнай маланакладнай газеты «Вольны горад» Сяргей Няроўны ўпэўнены, што гэта палітычна матываваное рашэнне і чарговы раз перамагло тэлефоннае права: “Паседжанье доўжылася



СЯРГЕЙ НЯРОЎНЫ НАМЕРАНЫ
ЗМАГАЦЦА ДА ПЕРАМОГИ

каля 2 гадзінай. Вельмі добра падрыхтавалася і выступіла наш адвакат Кацярына Маліноўская, аднак, нажаль, вырак абласнога суду не мог быць іншым, бо яны не прымаюць рашэнне самастойна. Зараз створаны сапраўдны прэцэдэнт, сутнасць якога заключаецца ў tym, што зъмяніўшы дзіве літары ў прозвішчы чалавека, можна пісаць пра яго што заўгодна. Цяпер у “Вольным горадзе” мы падрабязна прайнфармуем чытачоў пра ход судовай справы, надрукуюм дакументы, выступы, каб людзі самі маглі разабрацца. Дарэчы, 103 крычаўскіх чытачаў падпісалі заяву супраць рашэння Чавускага суду, у якой зазначылі, што з фельетонаў зразумелі, каго абражай “Ленінскій клич”. Гэтая заява была ў матэрыялах справы і не дае падставы съцвярджаць, што падабенства паміж персанажамі твора і рэальнымі асобамі не ўстаноўлена. Вядома, мы будзем абскарджаць вырак абласнога суду ў надзорным парадку, але наўрад ці яно будзе іншым.”



"БЖ" надрукавала паклён на Алеся Адамовіча

Вядомая ў горадзе сваімі паклённіцкімі і ананімнымі артыкуламі ў адрасапліцыянараў газета "Бабруйскае Жыццё". На гэты раз надрукавала абразлівы артыкул пра славутага беларускага пісменніка, грамадзкага дзеяча і нашага земляка Алеся Адамовіча.

У нумары газеты за 25 сакавіка журналіст "БЖ" Валеры Зіноўскі выказаў надзею, што гораду не хапае вуліц з назовамі вялікіх беларускіх дзеячоў і прапанаваў перайменаваць "шэрыя" і зацёртыя савецкія назвы вуліц. Адной з іх на думку Зіноўскага павінна была стаць вуліца Адамовіча.

Але разгневаныя ананімы "БЖ" у сваім артыкуле абвінавацілі славутага пісменніка ў развале СССР, а таксама паставілі пад сумнёў усе ягоныя заслугі перад Беларуссю. Вось дакладныя слова пра Адамовіча з газеты: "Оборотням и разрушителям великой Родины-СССР-нет и не будет места на наших улицах".

Нешта нагадвае гэта фашысцкую Германію і СССР часоў Сталіна. І колькі ўжо было сказана і напісана пра злачынствы фашызму і камунізму, але апалаґеты гэтых ідэй дагэтуль жывуць і прапандуюць свае маразматычныя думкі на старонках гарыканкамаўскіх газецёнак, якія жывуць на нашыя гроши.

Даведка:

Нарадзіўся ў сям'і служачых. З 1928 сям'я пражывала ў пасёлку Глуша Бабруйскага раёна. У час Вялікай Айчыннай вайны, у 1942 Алеся Адамовіч, вучань сярэдняй школы, - сувязны, з 1943 - баец партызанская атрада імя Кірава 37-й брыгады імя Пархоменка Мінскага злучэння. У 1944-1945 па накіраванню ЦШПД - студэнт Ленінагорскага горна-металургічнага тэхнікума (Алтайскі край). У 1945 вярнуўся ў Беларусь, экстерном сдаў экзамены за сярэднюю школу. У 1945-1950 вучыўся на філалагічным фа-

культэце БДУ, у 1953 скончыў аспірантуру пры універсітэце і працаваў там жа на кафедры беларускай літаратуры. У 1954-1962 і з 1967 - навуковы супрацоўнік, у 1976-1983 - загадчык сектара літаратурных узаемасувязей Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР. У 1962-1966 вучыўся на Вышэйшых сцэнарных курсах у Маскве, у 1964-1966 выкладаў беларускую літаратуру ў Маскоўскім дзяржаўным унівесітэце. З 1966 зноў працаваў у Інстытуце літаратуры АН БССР. У 1982 у складзе дэлегацыі БССР удзельнічаў у работе XXXVII сесіі Генеральнай Асамбліі ААН. З 1987 - дырэктар навукова-даследчага Інстытута кінамастацтва ў Маскве. Народны дэпутат СССР (1989). Член-карэспандэнт АН БССР, доктар філалагічных навук, прафесар. Член СП СССР (з 1957). Сябра Беларускага ПЭН-цэнтра з 1989.

Зміцер КУРС

Во время кризиса у Белшины появился "Куршавель"

Куршавелем местные острословы нарекли очередное место временного хранения продукции в углу двора объединения. На том "курорте" с марта "отдыхают" грузовые покрышки.

Выпущенными в феврале легковым шинам повезло меньше: они осели в "капустном складе" – бывшем овощехранилище.

На прошедшем днями заседании горисполкома наиболее серьезной проблемой в экономике города власти назвали "отсутствие объемов производства, сбалансированных с остатками готовой продукции". В переводе это означает, что продукция предприятий скопилась в огромных количествах на их складах.

Вот только называть это "остатками" явно неуместно. Масштаб не тот. Ведь в целом на предприятиях города удельный вес нереа-

лизованной продукции с начала года вырос вдвое и составил 401,7 миллиарда рублей. Для сравнения: это равно 127 процентов бюджета Бобруйска на 2009 год.

Тогда же самое крупное предприятие города ОАО "Белшина" было названо среди лидеров по запасам готовой продукции.

Однако расправляться с "Куршавелем" на комбинате не спешат.

– Под эти покрышки мы ведь уже получили деньги от государства, – объясняет один из ИТР, работающий на комбинате с 1979 года. – То есть наш труд уже оплачен.

Действительно, предприятию выгоднее выпускать новую продукцию, на которую появился спрос, чем распродавать запасы. Белшина среагировала на изменившиеся условия на рынке сбыта и переключилась на выпуск сельскохозяйственных и

легковых шин. А работа – это зарплата и занятость людей, снятие социальной напряженности.

Снизившееся было в начале года производство снова наращивает объемы. Если в январе отгрузка покрышек потребителям упала до шести тысяч в сутки, то сегодня нормой уже считается 16 тысяч.

На фоне того, что половина промышленных предприятий Бобруйска вообще на грани остановки, ОАО "Белшина" выглядит социалистическим раем. Ко Дню химика обещают даже тринадцатую зарплату выплатить.

Рядовых шинников такой расклад вполне устраивает. Хотя настоящий Куршавель им все же не по карману.

Надежда ЛІСОВСКАЯ



Татьяна Бумажкова: «Моего отца ненавидели гитлеровцы.

Дочь одного из руководителей белорусского партизанского движения Макара Бумажкова обвиняет Лукашенко в искажении истории ВОВ.

Приводим текст открытого письма Татьяны Бумажковой, которое она прислала на сайт Хартии'97.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Г-н Лукашенко,
еще осенью прошлого года Вы объявили о подготовке к празднованию 65-летия освобождения Беларуси с приличествующими случаю декларациями о «памяти», «уважении» и т.д. Я хочу рассказать, как, следуя Вашим призывам, относятся к памяти моего отца Ваша копыльская «вертикаль» и Ваше окружение.

Мой отец – Макар Пименович Бумажков, прославленный в годы войны партизанский комбриг, один из организаторов и руководителей белорусского партизанского движения как народного сопротивления. Именно – народного сопротивления, потому что партизанское движение не было однородным, в нем присутствовали специфические диверсионные, карательные течения, направляемые из Москвы непосредственно такими специалистами как заслуженный киллер Советского Союза генерал НКВД Павел Судоплатов, и военные операции такого рода «партизан» несли, как правило, сознательно рассчитанные гибельные последствия для местного населения.

В первые месяцы войны, когда разгром Красной Армии достиг размеров военной катастрофы, не имевшей аналога в истории современной цивилизации (только количество попавших в плен красноармейцев равнялось общей численности всех немецких войск), когда Сталин унизенно молил Рузвельта и Черчилля прислать ему на фронт 56-58 американских и английских дивизий под командованием американских же и английских генералов, -- в эти месяцы отец уже командовал созданным им партизанским отрядом, который в течение последующего

года вырос до четко организованной бригады, немногим позже ставшей основой Полесского соединения.

Без чьих-либо указаний и помощи они нападали на гитлеровские автоколонны, бензохранилища, склады, громили гарнизоны, опорные пункты, отвлекали на себя части вермахта и эсесовских дивизий. За неполные два года ушли под откос 156 вражеских эшелонов с живой силой, техникой, боеприпасами и всем тем, без чего армии не могут воевать. За голову отца было назначено крупное вознаграждение, но партизанский край своего комбрига не выдал. Заслужить такое отношение населения было непросто: в смутные 41-й–42-й годы мало кто сомневался в полном крахе Москвы и многие служили в полиции.

Вряд ли нужны дополнительные объяснения решению нашей семьи опустевший дом отца не продавать, а сохранить как память, с тем, чтобы впоследствии передать его во владение ветеранской организации или музею. Мы не просили помочь у государства, сделали капитальный ремонт с заменой всего, вплоть до мебели и светильников, с великолепной внутренней отделкой. Летом 2005г., в год 60-летия Победы я приехала в Копыль, чтобы закончить наружную отделку дома и установить памятную доску.

Дом был разорен. В лютые морозы копыльский ЖКХ (директор Кореев Г.А.) обрезал теплосеть, не озабочившись слить воду из батарей отопления. «Ремонт» дороги рядом довершил разгром: «сэндвич» из новых слоев асфальта и песка, уложенных на предыдущие, достиг критической высоты и сделал невозможным пользование не только калиткой, участком и т.д., но, главное, канализацией.

Ремонтировать дом директор ЖКХ (Комков Н.Н.) отказался, ссылаясь на крайнюю нищету своей организации. Объяснения повторились в присутствии зам.председателя райисполкома по строительству (Бурак

Л.М.), я поверила и взяла себя повторный ремонт дома, но с условием, что ЖКХ подключат теплосеть, как только в доме смонтируем новые системы. Исполнение обещаний Комков затянул на долгие месяцы и в конце ноября, за неделю до моего отъезда, поставил перед выбором: либо я оплачиваю материалы для ЖКХ, либо они не смогут подключить дом отца к теплу до наступления морозов. Как Вы думаете, г-н Президент, какой вариант я выбрала?

Весной следующего года я увидела цену честности Ваших чиновников – уложенные прямо по земле дорогие трубы, перед домом брошенные в незакрытую траншею и яму с водой. Дом без тепла начал гнить. Местные поселяне, видя беззаконие властей, потянули из усадьбы все, что попадало в руки, в расчете на такую же безнаказанность. Зам. начальника районной землеустроительной службы (Малеж А.А.) взял предоплату за предоставление первоначальных границ усадьбы – и, по традиции, не сделал ничего. Но после того как от меня стал бегать председатель райисполкома (Боде М.Т.), стало понятно, что я имею дело не просто с кучкой непорядочных чиновников, а с организованной труппой – возможно, потому, что, как выяснилось позже, Боде приглянулся дом отца.

Я обратилась в вышестоящие организации за помощью. Только одна служба – Ваша Служба безопасности заговорила о соблюдении законности. Ошеломленные таким поворотом, местные власти в несколько дней составили смету по восстановлению разоренных дома и усадьбы. Смета была минимальной, в половину той суммы, которую чиновники фактическим разбоеем и мошенничеством вытянули из кармана нашей семьи, -- но и она была заблокирована уже на уровне Минского облисполкома. Председателя облисполкома (Крупец Л.Ф.) подкрепили тогдашний глава Совбеза (Шейман В.В.) и министр ЖКХ (Белохвостов В.В.). Это во всем остальном мире считается



Теперь его ненавидит белорусская власть»

непреложным законом обязательное возмещение ущерба стороной, нанесшей вред. Здесь это не факт, особенно, если частную собственность уничтожают госчиновники и госучреждения. Здесь делают по-другому: объединенными усилиями ведомственных юристов стряпают подложный, по сути, документ, в котором без оглядки на законы передергивают факты в пользу власти предержащих.

Я обращалась с жалобой к генпрокурору (Василевич Г.А.). Через два дня получила ответ от...защитницы прав человека прокурора С.Павловой, сообщившей, что мое письмо отправлено на реагирование в облисполком с формулировкой: «ненадлежащее содержание дома» (?)! Как выяснилось, почту на свое имя генпрокурор не просматривает. Ею занимаются клерки, рассылающие письма по своему усмотрению или – как в моем случае—соответственно чувству юмора. Служебные телефоны генпрокурора, его приемной, советников, помощников являются страшной государственной тайной, недоступной простому гражданину Беларуси. Этуже государственную тайну строго охраняют и в Вашей администрации, которая, как и генпрокуратура, имеет право контролировать действия «вертикали» власти.

В маленькой стране, где численность населения колеблется у довоенного уровня, а количество коренных жителей неуклонно сокращается, к власти пришли люди, которые воспроизвели в своей работе основной принцип оккупационного режима: изоляция управляющей верхушки от оккупированной массы, включая запрет даже на телефонный доступ в служебный кабинет.

Невозможность восстановления справедливости в рамках действующего государственного устройства является отличительной чертой тоталитарной диктатуры, либо ее оборотной стороны – безвластия. В первом случае соблюдение законности и равности перед законом обрушивается

жесткой, как в крысиной стае, иерархией и подчиненностью. Во втором – за ширмой «главы», как когда-то при сползающем к слабоумию Брежневе, правящем лишь名义ально, дерутся за власть кланы соратников, ничем больше не занимаясь и ни за что не отвечая.

Какую же власть построили Вы и Ваше окружение, если жесткой круговой поруке, цементирующей все звенья Ваших властных структур, если полной безнаказанности Ваших чиновников, свободных в своих поступках не только от соблюдения законности, но и от какой-либо морали,--позвадует любая преступная группировка. Ваша копыльская «вертикаль», надежно прикрытая вышестоящей «вертикалью», без страха гноит дом партизанского комбата и глумится над его памятью. Зато в нужные даты они проникновенно призывают к «памяти», «уважению», «заботе»...

Цинизму они научились у Вас, г-н Президент.

Еще на втором году своего правления Вы выступили по белорусскому радио с речью, оскорбившей весь белорусский народ. Вы превозносили Гитлера, как пример государственного деятеля, за его неизмеримые успехи в подъеме экономики Германии. У Вас уже тогда были плохие советники. Все мы вышли из СССР с вывишнутыми мозгами, но к тому времени Ваши советники могли бы почитать еще что-нибудь, кроме «Устава РККА»,-- и тогда бы Вы тоже знали, что способности Гитлера здесь ни при чем, вопрос подъема экономики Германии решался исключительно политическими соображениями Сталина, и без всеобъемлющей поддержки СССР, от поставок пшеницы и стратегического сырья до предоставления военных баз, Гитлер никогда бы не сумел развязать Вторую мировую войну.

Следующее Ваше заявление – о недостаточности белорусского языка для выражения всей глубины Ваших мыслей и что только русский язык и, Вы допускали, английский

соответствовали интеллектуальному содержанию Вашей натуры,-- потрясло белорусов как нацию. Именно за годы Вашего правления употребление белорусского языка сведено до уровня, когда белорусские ведущие на белорусском телевидении не в состоянии поддержать разговор на родном языке с иногда возникающим в шоу белорусскоязычным гражданином.

А Ваши неоднократные хвастливые признания в том, какими ценными аналитическими материалами снабжают Вас российские спецслужбы! Оставляя в стороне риторический в условиях белорусской действительности вопрос: а чем же занимаются многочисленные аналитические центры белорусских спецслужб и аналитический придаток Вашей администрации? – зададим следующий риторический вопрос: если Вы, г-н Президент, в государственной деятельности исходите из материалов спецслужб другого государства, то кто на самом деле направляет внутреннюю и внешнюю политику нашей страны и в чьих интересах?

Любое из этих приведенных высказываний стоило бы главе любой демократической страны и государственного поста, и политической карьеры. Но Вы, г-н Президент, считаете нравственно удобным для себя и дальше говорить «от имени белорусского народа»...

В Беларуси долгие годы ведется психологическая война против собственного населения – в традициях Советского Союза, с той же главной составляющей – дезинформацией. В первую очередь это касается истории Великой Отечественной войны, где незыблемость советской мифологии, очевидно, представляется Вашему окружению гарантом успеха в обработке массового сознания людей. Фальсификация событий войны дошла до грубой мистификации. Инициатором первого открытого надувательства страны в виде наглядной агитации «восстановление «Линии Сталина» стал Ваш ближайший сподвижник Шейман – этот



приводной ремень Москвы, сделавший в своей карьере почти цирковой кульбит от завклубом в советском гарнизоне в Афганистане до почти боевого генерала, если верить полученным наградам.

Строительство укрепрайонов вдоль западной границы СССР обошлись советскому народу в 120 млрд. золотых рублей. С 1939 г. УРы стали уничтожать, но медленно, и могли бы не успеть к началу войны, если бы к делу не подключился новый начальник Генштаба генерал Жуков. Благодаря его непреклонной энергии и жестокости циклические подземные сооружения «Линии Сталина» были стерты в порошок как раз перед войной. Нынешние потешные игрища на игрушечном макетике одновременно и жалки, как забавы человека, в детстве не наигравшегося солдатиками, -- и циничны, как ухмылка над памятью миллионов убитых солдат, которые из-за абсолютной некомпетентности начальника Генштаба Жукова оказались с пустой трехлинейкой в руках под шквалом немецких мин и гусеницами немецких танков. На макетике уже пристроили бюстик Сталина и завели скромный пока ритуал, но уже демонстрируемый по белорусскому ТВ, с «возложением цветов» и упоминанием Вами неизвестно каких «упорных боев». Похоже, в Вашем окружении некому сравнить простые цифры: 22 июня началась война, 26 июня с севера в Минск вошли танки Гота, 27 июня с запада – танки Гудериана...

Сталин с наркомом обороны Тимошенко и начальником Генштаба Жуковым несут прямую ответственность за небывалый в истории разгром армии, по всем параметрам многократно превосходившей силы противника, и являются главными виновниками вала бедствий, страданий и горя, обрушившихся на Беларусь. Их имена не могут прославляться на нашей земле.

В СССР любили ставить памятники палачам, мародерам и карателям. В Беларуси их лелеют, особенно мемориал «защитников Брестской крепости», вошедший в советскую мифологию с 60-х годов Вас, г-н Президент, никогда не занимала мысль, по-

чему в годы Вашего школьного детства всем вбивали в голову легенду о единственном спасшемся из всех защитников Брестской крепости мальчике-горнисте Пете Клыпе, а с середины 90-х годов посещать Беларусь стали все новые и новые защитники крепости, до того упорно не отзывавшиеся?

Их скромность связана с датой 14 июня 1941 года. В этот день вдоль западной границы СССР была проведена «зачистка» территории от «врагов народа». Местными работниками НКВД были заранее составлены списки тех, кто – в данном случае «при Польше» -- возглавлял какое-нибудь общество или кружок, пусть даже спортивный, или просто состоял в них, а также все «недобитки» и «пособники» на взгляд местных работников и агентов НКВД. Затем карательными батальонами Осназ при поддержке оперативных, конвойных, охранных, а также частей железнодорожных войск НКВД одномоментно проведена операция. Семьи с детьми, стариками хватали, в чем были, набивали плачущими людьми вагоны для скота заранее подогнанных эшелонов и без остановок отправляли в районы Заполярья, Люди понимали, что едут на смерть.

18 июня началась эвакуация из приграничных районов семей работников и агентов НКВД, а 18-19-20-го под этим прикрытием в глубокий тыл, в Сибирь, на переформирование были отправлены пограничники (в том значении, в котором мы сегодня воспринимаем это слово) из комендатур, застав, отрядов и штаба пограничного округа Беларуси, и войну они, во главе с начальником пограничных войск Белорусского округа генерал-лейтенантом НКВД Богдановым встретили там же. Граница была оголена и только в стратегически важных местах – мосты, развязки и т.п. находились карательные части НКВД, не ушедшие с территории «зачистки». В Брестской

крепости войну встретили Осназ и другие формирования НКВД, участвовавшие в карательной операции. В частности, в Тираспольском отделении, возле ворот которого год назад так романтично, с горящими свечами славили «защитников крепости»,

находился 132 конвойный батальон НКВД и 17-й полк НКВД. В отличие от красноармейцев, каратели были вооружены новенькими ППШ и боезапасом и смогли отстреливаться несколько дней. Трудно сказать, с кем больше страшились они встретиться – с гитлеровцами или с теми местными жителями, кто чудом избежал «зачистки» и теперь жаждал мести.

14 июня – это день последующего образования эсесовских дивизий: эстонской, латышской, литовской, гомельской, галицийской... Туда первыми просились те, кто в один день потерял свой дом и свою семью с самыми близкими и дорогими людьми. И если нет на их руках крови беззащитного населения, то эти люди заслуживают гораздо большего понимания, чем советские каратели с санкционированной государственной жестокостью против безоружных.

Война Вашего окружения против истории и памяти белорусского народа дошла до предательства национальных интересов. В этом ряду не только такие «прорывы», как военный союз с Москвой, вновь поставивший Беларусь в положение буфера все с теми же гибельными последствиями для белорусов. В этом ряду и продолжение наглой дезинформации, и прославление мародеров и карателей, и намеренные надругательства над могилами жертв государственного террора в Куропатах, и сознательное издевательство над памятью моего отца, храброго партизанского комбира...

Комков, Кореев, Бурак, Бода, Малеж, Крупец, Шейман, Белохвостов, Васильевич – эти фамилии не были слышны в годы войны, когда так не хватало тех, кто шел первым и вел за собой других, что же сегодня дети (внуки?) этих людей глумятся над памятью человека, чье мужество и героизм составили бы гордость любой страны.

Моего отца боялись и ненавидели гитлеровцы.

Теперь его ненавидит Ваша «вертикаль» власти.

Теперь, г-н Президент, Вы не сможете сказать, что ничего об этом не знали.

Татьяна Бумажкова



Забойцы не знайдзеныя да гэтага часу

У ноч на 1 чэрвяна 2005 года ў вёсцы Вялікая Машчаніца Бялыніцкага раёна была забіта сям'я з шасці чалавек, у tym ліку дvoе маленъкіх дзяцей. Забойцы не знайдзены да гэтай пары, злачынства застаецца нерасследаваным.

Тады праз дзень былі затрымана пяцёра маладых людзей ва ўзросце ад 18 да 24 гадоў з гэтай жа вёскі, ім неўзабаве было прад'яўлена адвінавачванне ў забойстве. Расследванне па справе цягнулася амаль пайтary гады, пасля адзінаццаць месяцаў у Магілёўскім абласным судзе пад старшынствам суддзі Міхаіла Мельнікаў ішоў судовы працэс. Па выніках судовага разгляду пракурор патрабаваў для двух падазраваных выключную меру пакарання – растрэл, для трох іншых – пажыццёвае зняволенне.

Аднак 2 лістапада 2007 года судовая калегія Magiléuskaya ablasnoga суда ўсім песярым хлопцам у сувязі з недаказанасцю віны вынесла апраўданыя прысуд. Адзін з падсудных – Аляксандар Клепча – быў вызвалены з пад варты ў зале суда, астатнія чацвёра былі пакараныя тэрмінамі зняволення ад 4 да 10 гадоў 2 месяцаў за іншыя злачынствы: крадзяжы, сэксуальная дачыненні з непаўнагадовымі, спробу згвалтавання, хуліганства. Пазней адбылося паседжанне Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь, які пакінуў прысуд Magiléuskaya ablasnoga суда без змен.

Зараз на волі знаходзяцца ўжо чатыры з быльых адвінавачаных па "машчаніцкай справе": Генадзь Салаўёў і Сяргей Юшкевіч былі вызвалены па амністыі напрыканцы траўня 2008 года, Мікалай Ракуцін быў вызвалены ўмоўна-датэрмінова з Вейнянскай калоніі 26 верасня 2008 г. Хлопцы прызвычайваюцца да нармальнага жыцця, працујуць у розных арганізацыях і установах.

Чакаецца, што ў выніку амністыі, аб'яўленай да чарговай гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, будзе значна скарочаны тэрмін адбыцця пакарання апошняму з быльых адвінавачаных па "машчаніцкай справе"

Паўлу Паўлючэнку і ўхуткім часе ён таксама зможа выйсці на волю.

Справа набыла вялікі рэзананс у грамадстве. Восенню мінулага года з хлопцамі, якія ледзь не былі растроўляны за злачынства, якое яны не здзяйснялі, сустрэліся прадстаўніца міжнароднай праваабарончай арганізацыі "Amnesty International" ("Міжнародная амністыя") у Беларусі Хізэр Макгілл. Сусветна вядомая арганізацыя "Міжнародная амністыя" аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах больш за дзвюх мільёнаў чалавек, актыўна займаецца праваабарончай дзеяйнасцю ў большасці краін свету. Адным з асноўных накірункаў дзеяйнасці арганізацыі з'яўляецца барацьба за адмену смяротнага пакарання. Прывклад таго, як невінаватыя людзі ледзь не былі пакараны смерцю за злачынства, якое яны не здзяйснялі, увайшоў у справаздачу "Amnesty International" па сітуацыі ў Беларусі за 2008 год.

У сувязі з пастаўнікай па эпізодзе забойства апраўданага прысуду расследаванне па дадзеным факце працягнuta, і кропку ў гэтай гісторыі ставіць яшчэ рана. Па справе створаная следчая група, арганізуецца правядзенне аператыўна-вышукувых мерапрыемстваў па далейшым усталяванні акалічнасцяў забойства шасцярых чалавек у вёсцы Вялікая Машчаніца. Версія аб дачыненні да забойства Паўла Паўлючэнкі, Сяргея Юшкевіча, Мікалая Ракуціна, Генадзя Салаўёва і Аляксандра Клепчы следствам, дарэчы, не выключаецца. Але апошнія слова будзе, натуральна, за судом.

Дагутуль няма адказу на галоўнае пытанні – хто забіў вясковую сям'ю з шасці чалавек, у tym ліку двух малых дзетак. Раследванне працягнuta ў чарговы раз і калі яно будзе скончана, не ведаюць нават вялікія міліцэйскія начальнікі. Тым часам новыя зоркі на пагоны за апошнія чатыры гады паспела атрымаць амаль усё краініцтва Бялыніцкага РАУС. Невядома толькі, за якія дасягненні...

Іван Барысаў

ХУТКА ВЫМРАМ?

Як паведаміў раённы аддзел статыстыкі, на пачатак 2009 года ў Бялыніцкім раёне праходзіла 19,9 тысічы чалавек, што на 2 % менш, чым на пачатак 2008 года. Жыхароў райцэнтра стала на 1 % менш – тут засталося 9,6 тысічы чалавек, - вяскоўцаў паменела на 2,8 %, зараз ў вёсках нашага раёна живе 10,3 тысічы чалавек.

Такая негатыўная тэндэнцыя назіраецца ўжо амаль пятнадцать гадоў, увесі тэрмін знаходжання пры уладзе "усенароднаабранага" кіраўніка краіны Аляксандра Лукашэнкі. З кожным годам у раёне становіцца ўсё менш жыхароў, усё больш народу памірае. Застаецца толькі нагадаць, што на пачатку 2007 года ў Бялыніцкім раёне праходзіла 21 тысяча чалавек, у 2005 годзе – 23300 (у tym ліку ў г. п. Бялынічы – 10200), сем гадоў таму – 25,1 тысічы чалавек, у 1933 годзе агульная колькасць жыхароў раёна складала 54029 чалавек. Калі будзем паміраць ды з'яўжаць з раёна з такой хуткасцю, дык праз два дзесяцігоддзі на бялыніччыне наогул сустрэць жывога чалавека будзе за шчасце. Хто ж тады будзе будаваць "светлую будучыню" і выконваць славутыя "прагнозныя паказыкі"...

Таму і не верыцца мне ў "значнае павышэнне ўзору юны жыцця", пра якое рэгулярна паведамляюць дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Адно я бачу сваімі вачамі: з года ў год насельніцтва Бялыніцкага раёна памяншаецца. І працэс гэты не затухае, а паскараецца. З пачатку 2009 года толькі ў маёй роднай вёсцы Вялікая Машчаніца памёрла ўжо 19 чалавек, а колькі такіх вёсак у нашым раёне...

Цікаватолькі, што калі кузроўню 1990 года насельніцтва раёна скарацілася амаль у два разы, за гэты ж час колькасць дзяржаўных чыноўнікаў у раёне вырасла ў 2,5 разы. Але што здзіўляеца, мы краіна багатая і крэзісу ў нас няма...

Барыс Вырвіч



Адваджвала ад алькаюлю й пад суд

Кастрычніцкі суд Магілёва 4 траўня пачаў разглядаць адміністрацыйную спраvu супраць мясцовай прадпрымальніцы Людмілы Бацюк, якая дапамагала алькаюлюкам пазбавіцца ад іх хваробы.

Інцыдыента судовы працэс ідзеялічны аддзел Кастрычніцкага райвыканкаму Магілёву. Паводле чыноўнікаў Бацюк сваім дзеяньнемі парушала Закон Беларусі “Аб свабодзе сумлення й рэлігійных арганізацыях”.

Насудзе Людміла Бацюкабвінавачваныні чыноўнікай не прызнала:

“Мяне вінаваць утым, што я стварыла рэлігійную арганізацыю без реєстрацыі. Гэта не адпавядзе рэчаіснасці. Я дапамагаю людзям, у сем’ях якіх ёсьць проблемы алькаюльныя, альбо наркатычныя. Я сама прайшла гэтае пекла. Цяпер мэта майго жыцця дапамагчы людзям, якія сёньня паікутваюць”.

Начальніца аддзелу ідзеялічнай працы Кастрычніцкага раёну Ірына Бацішчыва суду аргументавала прэтэнзіі ўлады да Людміла Бацюктым, што яна незаконным шляхам уцягвала людзей ў рэлігійную дзеянасць.

“Яна праводзіла рэлігійныя сходы, на якіх людзі маліліся, вывучалі Біблію, сipyвали рэлігійныя песні ды праводзіліся рэлігійныя абрады ды рытуалы. А таксама на сходах зьбіраліся ахвяраваныні”.

Чыноўнікі даведаліся аб дзеянасці прадпрымальніцы з аベストак на прыпынках грамадзкага транспарту. На іх былі пазначаныя яе тэлефоны й адрес.

На суд, каб падтрымаць Людмілу Бацюк, прыйшли людзі, якія дапамагаюць.

Магілёвец Аляксандар Сілкоў пасля наведваньня курсаў спадарыні Бацюк ня п'е ўжо амаль два гады:

“Я цягам трыццаті гадоў быў алькаюлюкам. Цяпер наладзіўся лад у сям’і. І любоў і гармонія зьявілася ды павага на працы, у калектыве. Бясплатна дапамагаю такім уалькаюлюкам, а яшчэ ставяць палкі ў колы”.

Мужа Ганны Станкевіч васеннаццаць разоў кадавалі ад алькаюльнай залежнасці:

“Я выйшла замуж за залежнага чалавека. Гэты чалавек усё жыццё бадзяўся па турмах. Учора ён мне прывёз мне гроши са сваіх заробкаў. Самае галоўнае, што ён прыехаў цъвярозы. Дзякую богу, што яна мне дапамагла”.

Людміла Бацюк кажа, што спрабавала зарэгістраваць арганізацыю:

“Для таго, каб зарэгістравацца патребны юрыдычны адрес. Я з'вярталася ў гарвыканкам, каб нам далі памяшканье, аднак нам сказали — на агульных умовах. А агульныя ўмовы гэта шэсць эўра квадратны мэтар і плюс яшчэ камунальныя расходы. У мяне няма такіх фінансаў”.

Сёньня судзьдзя Ірына Цеплакова заслушала тлумачэнні баю і съведак. 7 траўня судовы працэс адновіцца.

Колькасць хворых на алькаюлизм на Магілёўшчыне расце. Першага студзеня на ўліку ў наркадыспансэры стаяла 5924 чалавекі. “Гэтую колькасць трэба памножыць на дзесяць, каб атрымаць больш-менш дакладную лічбу алькаюлюкаў”, — значаюць магілёўскія мэдыкі.

Людміла Бацюк, Радыё Свабода (Магілёў)

ТВОРЧАСТЬ



РЭФОРМЫ ПА-ДРЫБІНСКУ

Грыміць калгасная дзяржава
Пра нашы поспехі штодзень,
Але штогод, то знікне “Слава”
То згасне “Сонечны прамень”.

“Заветы Леніна” забылі
І шыльду выкінулі вон,
Хаця з дзяцінства нам тлумілі,
Што вечна будзе жывы ён.

А завярніце ў бок у шклousкі
І там такая ж куцярма.
Яшчэ ліпіць “Высакаборскі”
А ўжо “Кароўчына” няма.

Эх! Зазірнуць бы ў тыя часы
Хаця б на дзень, на міг адзін.
Калі сканаюць усе калгасы
І стане вольным селянін.

**Мікалай Фёдаравіч Юркоў, вучоны
аграном-эканаміст, дырэктар СПК
“Дрыбінскі” (1973 – 2001 гг.), дэпутат
Дрыбінскага і Горацкага раённых
Саветаў дэпутатаў. (1991 – 1996 гг.).**

